



7. 读一读，说一说

- 1) 水果比汉堡包好吃。——你比我吃得多。
- 2) 早睡比晚睡好。——你比我睡得早。
- 3) 果汁比水好喝。——你比我喝得多。
- 4) 早起比晚起好，——你比我起得早。
- 5) 吃蔬菜比吃快餐健康。——你吃蔬菜比我吃得多。

8. 说一说，A比B好 или / альбо A比B + глагол / дзеяслоў + 得 + 好/多

Образец: / Узор:

A: 喝可乐

B: 喝水

喝水比喝可乐好。——你喝水比我喝得多。

- 1) 喝可乐——喝水
- 2) 吃快餐——吃蔬菜
- 3) 不做早操——天天做早操
- 4) 上课下课走路——坐车
- 5) 吃汉堡包——吃蔬菜
- 6) 喝牛奶——喝咖啡
- 7) 每天早睡——晚睡
- 8) 天天骑自行车——天天坐公共汽车
- 9) 喝果汁——喝茶
- 10) 看四个小时的电视——看半个小时的电视

9. 🎧 听一听，说一说

说一说，小朋友觉得健康生活方式包括什么？

13. Проект «Здоровый образ жизни». / Праект «Здаровы лад жыцця».

1. Разделитесь на группы. / Падзяліцеся на групы.
2. Подумайте, что включает в себя здоровый образ жизни. / Падумайце, што ўключае ў сабе здаровы лад жыцця.
3. Подумайте, что исключает здоровый образ жизни. / Падумайце, што выключае здаровы лад жыцця.
4. Выберите персонаж (из учебника, из мира искусства и кино и т.д.) и расскажите об его образе жизни. / Выберыце персанаж (з падручніка, са свету мастацтва і кіно і г.д.) і раскажыце пра яго лад жыцця.
5. Подготовьте плакат об образе жизни своего персонажа. / Падрыхтуйце плакат аб ладзе жыцця свайго персанажа.
6. Расскажите в классе об образе жизни своего персонажа. / Раскажыце ў класе аб ладзе жыцця свайго персанажа.
7. Подготовьте совместный плакат, который можно повесить в классе, чтобы напоминать всем о здоровом образе жизни. / Падрыхтуйце сумесны плакат, які можна павесіць у класе, каб нагадваць усім аб здаровым ладзе жыцця.





14. 写一写

Посмотрите на иероглифы ниже и назовите все известные вам графемы, входящие в их состав. / Паглядзіце на іерогліфы ніжэй і назавіце ўсе вядомыя вам графемы, якія ўваходзяць у іх склад.

shuǐ hé fàn chá hàn bǎo bāo kā fēi kě lè miàn bāo xuě
水, 盒饭, 茶, 汉堡包, 咖啡, 可乐, 面包, 雪
bì shā lā shǔ tiáo shuǐ guǒ qì shuǐ
碧, 沙拉, 薯条, 水果, 汽水

Напишите в тетради по несколько примеров на каждую из данных графем. Скажите, что они обозначают. / Напішыце ў сшытку па некалькі прыкладаў на кожную з дадзеных графем. Скажыце, што яны абазначаюць.


口、讠、艹、人、彳、勺、雨、扌、夕、水、木

15. 🎧 听一听，读一读

xiǎo péng you yào tīng huà
小朋友, 要听话,
dú shū shàng xué yào qǐ zǎo
读书 上学 要起早,
bié yīn chí dào chī bù hǎo
别因迟到吃不好。
hé lǐ yǐn shí shēn tǐ bàng
合理饮食 身体棒,
sān cān láo jì zhù jiàn kāng
三餐牢记助健康。
dà jiā dōu zhào zhè yàng zuò
大家都照这样做,
wǒ men shēng huó gèng měi hǎo
我们生活更美好。

16. 玩一玩，复习复习

Игра «Кто быстрее дойдёт до финиша?» / Гульня «Хто хутчэй дойдзе да фінішу?»



1. 说一说，在麦当劳可以吃什么？
2. Иди вперёд на один ход. / Ідзі ўперад на адзін ход.
3. 写汉字：Фастфуд / Фастфуд
4. Напиши транскрипцию: / Напішы транскрыпцыю: 跳绳
5. 造句：A比B + глагол / дзеяслоў + 得 + прилагательное / прыметнік
6. Расскажи стихотворение. / Раскажы верш.
7. 看图说话
8. 说一说，吃饭前要做什么？
9. Напиши иероглифы по данным графемам: / Напішы іерогліфы па дадзеным графемам: 口、乚、艹、人、彳、勺、雨、扌、欠、水、木



10. Вернись на 2 хода назад. / Вярніся на 2 хады назад.
11. Назови 6 видов спорта, которые ты выучил в этом разделе. / Назаві 6 відаў спорту, якія ты вывучыў у гэтым раздзеле.
12. 改错：我比安东起得不早。
13. 说一说，健康生活方式包括什么？
14. Вернись на старт. / Вярніся на старт. 开始